



МІНСК БУДУЕ «САЦЫЯЛКУ»

Для малых і старых

У Мінску сёлета плануюць увесці ў эксплуатацыю сярэдняю школу і ліцэй, сем дзіцячых садкоў і адрэстаўраваць адзін дзіцячы сад пад цэнтр карэкцыйна-развіццальнага навучання і рэабілітацыі. Акрамя таго, плануецца завяршыць работы ў амбулаторна-паліклінічнай установе і скончыць рэканструкцыю 20-й гарадской паліклінікі.

Акрамя таго, з мэтай стварэння камфортных умоў для пражывання і абслугоўвання грамадзян з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, парушэннямі інтэлектуальнага развіцця, слыху і зроку, функцый апорна-рухальнага апарату праектуюцца і рэканструююцца карпусы ў дамах-інтэрнатах. У Заводскім раёне вядзецца рэканструкцыя будынка псіханеўралагічнага дома-інтэрната № 2 для састарэлых і інвалідаў, у Цэнтральным раёне будуюцца новы корпус дзіцячага дома-інтэрната.

Гадавы план не выканалі....

У 2019 годзе ў Мінску ўвялі ў эксплуатацыю 511 тысяч квадратных метраў жылля. «Гэта менш за паказчыкі даведзенага плана, але на гэта ёсць свае прычыны», — паведаміла Ірына Гонтарава.

Паводле яе слоў, пустых пляцовак пад будаўніцтва ў Мінску ўжо няма. Усе аб'ёмы маштабнага жыллёвага будаўніцтва сканцэнтраваны цяпер у раёне «Мінск-Мір» і забудовы вакол вуліцы Макаёнка. Усе астатнія камерцыйныя забудовы — кропкавыя. Камунальныя заказчыкі будуць толькі траціну ад усяго жылля, якое ўзводзіцца на тэрыторыі сталіцы. Усе пустыя ўжо зарэзерваваны пад аб'екты сацыяльнага прызначэння.

Дык вось, цяпер будаўніцтва жылля вядзецца практычна толькі на тых пляцоўках, якія рэканструюцца. Для гэтага пад знос ідзе прыватны сектар. Такі падыход прадугледжвае рассяленне людзей, фізічны знос будынкаў і толькі потым будаўніцтва.

«Згодна з дзеючым заканадаўствам (Указам № 26), зямля выдзялялася толькі пад будаўніцтва самога дома. Мы не мелі права выдзяляць пляцоўкі для рассялення прыватнага сектара, на месцы якога ўзводзілася б уся астатняя інжынерная інфраструктура, якую трэба падвесці да гэтых дамоў, а таксама пад сады, школы і паліклінікі.

Фактычна «скрынкі» маглі будаваць, а інжынерныя сеткі падводзіць не маглі. Гэта значыць, пад будаўніц-

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)



тва дома выдзяляўся жылы фонд пад знос, а пад інжынерныя сеткі — не. Атрымаўся такі разрыў. Дамы мы таксама будаваць не пачыналі, таму што сэнсу ў гэтым няма. Увод дома ў эксплуатацыю не мог быць ажыццёўлены без інжынерных сетак. Мы б спарадзілі толькі суцэльныя даўгабуды. Намі быў ініцыяваны зварот у Савет Міністраў, каб унесці змяненні ў дзеючае заканадаўства. У ліпені мінулага года ўнесены гэтыя змены, якія дазваляюць нашым забудоўшчыкам выдзяляць дамы пад знос і пад інжынерна-транспортную, сацыяльную інфраструктуру. Практычна апошнія два-тры гады гэтая работа была паралізаваная», — растлумачыла Ірына Гонтарава.

Цяпер сітуацыя выпраўлена. Сёлета распрацоўшчыкі планаў выканаць заданне па будаўніцтве жылля ў поўным аб'ёме — гэта 630 тысяч квадратных метраў. І работы на пляцоўках ужо ідуць.

Дзевяць плюс тры

Трохі больш сціплымі тэмпамі вядзецца будаўніцтва сацыяльных аб'ектаў у сталічным рэгіёне. У Мінскай вобласці сёлета адкрыюць дзевяць дзіцячых садкоў і пачнуць будаваць тры школы, паведаміў **намеснік старшыні камітэта па архітэктуры і будаўніцве Мінаблвыканкама Аляксей БЫКАЎ**.

Чыноўнік абласнога ўзроўню адзначыў, што сёлета было вырашана зрабіць акцэнт на аб'ектах адукацыі. У аснову было пакладзена рашэнне пытання з дашкольнымі ўстановамі. «У 2020 годзе плануецца ўвесці ў эксплуатацыю дзевяць дзіцячых садкоў, шэсць з іх — у Мінскім раёне, яшчэ тры — у Смалявічах, Чэрвені, Івянцы», — адзначыў Аляксей Быкаў.

Таксама ў сталічным рэгіёне пачнуць будаўніцтва трох сярэдніх школ — у Смалявічах, Стоўбцах і Калодзішчах.

Актыўнымі тэмпамі будзе развівацца горад-спадарожнік Смалявічы, дзе прадугледжана будаўніцтва ў новым

квартале № 2 (ён цяпер ствараецца) яшчэ адной школы і двух дзіцячых садкоў, а таксама ЖЭСа, паштовага аддзялення і паліклінікі.

Дванаццаць і два

Важным кірункам для Мінскай вобласці застаецца будаўніцтва аб'ектаў аховы здароўя. Будуць фінансавацца 12 аб'ектаў, з якіх два плануюць увесці ў эксплуатацыю сёлета. Адкрыецца амбулаторыя ў Хацежыне Мінскага раёна (работы плануюць скончыць у першым паўгоддзі). Таксама завершыцца рэканструкцыя прыёмнага аддзялення з будаўніцтвам прыбудовы пад размяшчэнне МРТ у бальніцы Салігорска.

Чакаецца, што паралельна ў Барысаве будуць весці будаўніцтва дзіцячага шматпрофільнага корпуса станцыі пералівання крыві і рэканструкцыю хірургічнага корпуса. Працягнецца ўзвядзенне дзіцячай паліклінікі ў Жодзіне і паліклінікі ў Азярцы Мінскага раёна. У Смалявічах таксама пачнуць будаўніцтва паліклінікі. У найбліжэйшы час разгледзяць пытанне аб стварэнні паліклінікі ў Заслаўі.

Плануецца, што ў рэгіёне будуць узводзіць аб'екты фізічнай культуры і спорту. Сёлета дабудуюць плавальны басейн у Мар'інай Горцы, працягнуць узводзіць шматпрофільны фізкультурна-аздраўленчы цэнтр у Міханавічах Мінскага раёна. Таксама разлічваюць завяршыць праектаванне лядовай арэны ў Барысаве і комплексу з плавальным басейнам у Старых Дарогах.

Інвестыцыйныя праграмы сталічнага рэгіёна маюць сацыяльную накіраванасць: штогод больш за 50 % аб'ектаў прыпадае на ўстановы культуры, адукацыі і аховы здароўя.

У параўнанні з мінулым годам цяпер значна вырасла фінансаванне сацыяльных аб'ектаў. У 2020 годзе на аб'екты гэтай сферы выдзелена больш за 120 млн рублёў. Летась дзяржаўных інвестыцый было каля 100 млн.

Сяргей КУРКАЧ.

Год малой радзімы

У Магілёве шукаюць лепшага дэкламатара

Музей В. Бялыніцкага-Бірулі аб'явіў конкурс сярод аматараў беларускай паэзіі і прозы «Люблю мой край». Конкурс прымеркаваны да Дня беларускай мовы і праводзіцца ў рамках Года малой радзімы.

— Такім чынам мы імкнёмся не толькі папулярызаваць сярод моладзі творчасць беларускіх паэтаў і пісьменнікаў, але і прывіць любоў да роднай мовы, выхаваць мастацкі густ, пачуццё патрыятызму, — адзначыла **загадчык філіяла Нацыянальнага мастацкага музея ў Магілёве «Музей В. К. Бялыніцкага-Бірулі» Святлана СТРОГІНА**.

Да ўдзелу запрашаюць навучэнцаў, а таксама творчыя калектывы ўстановаў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі ва ўзросце ад 12 да 18 гадоў. Заяўнікі могуць выконваць паэтычныя або празайныя творы, урыўкі з іх або ўрыўкі з драматургічных твораў. Галоўнае, каб працягласць выступлення не перавышала пяці хвілін. Чатыры пераможцы конкурсу атрымаюць арыгінальныя мастацкія творы ў якасці прызоў. І ўсе без выключэння будуць узнагароджаны памятнымі дыпламамі. Для ўдзелу ў конкурсе неабходна да 15 лютага даслаць заяўку з назвай твора беларускага аўтара на электронны адрас музея з пазнакай «конкурс». Трэба напісаць у ёй свае імя і прозвішча, а таксама імя і прозвішча свайго педагога, назву ўстановы адукацыі і тэлефон для сувязі. Вынікі будуць падведзены 21 лютага.

Нэлі ЗІГУЛЯ.

Конкурсы

Студэнты з БДУ згуляюць у Міжнародны суд ААН

Студэнцкія спаборніцтвы ў юрыдычным конкурсе імя Ф. Джэсапа ў Вашынгтоне (ЗША) праходзяць у фармаце гульнявога судовага працэсу, падчас якога імітуецца разгляд справы Міжнародным судом ААН, больш за 60 гадоў. Сёлета прадстаўляць Беларусь у міжнародных «спрэчках» у Вашынгтоне будуць студэнты факультэта міжнародных адносін БДУ.



Беларускія нацыянальныя раўнды па адборы на найпрэстыжнейшы студэнцкі конкурс свету па міжнародным публічным праве лічацца аднымі з найбуйнейшых ва Усходняй Еўропе. Нягледзячы на гульнявую форму, спаборніцтвы праходзяць у адпаведнасці з жорсткімі правіламі міжнароднай судавытворчасці на англійскай мове. Ацэньвалі выступленне эксперты з Беларусі, Расіі, ЗША, Ірака, Вялікабрытаніі, Грузіі, Казахстана, Польшчы, Украіны, Эстоніі.

Студэнты Белдзяржуніверсітэта вырашылі міжнародную спрэчку па чатырох ключавых пытаннях паміж выдуманымі дзяржавамі Адава і Расаса. Ужо ў красавіку яны пакажуць свае здольнасці ў Вашынгтоне непасрэдна на міжнародным конкурсе. Удзел у ім штогод бяруць каля 2000 студэнтаў з 550 універсітэтаў свету.

Ірына СІДАРОК.

ФАКТЫ

У МІНСКУ АДЗНАЧАЦЬ МІЖНАРОДНЫ ДЗЕНЬ ДАРЭННЯ КНІГ

Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры запрашае ўсіх ахвотных 14 лютага паўдзельнічаць у пісьменніцкай эстафеце «Разам зробім свята кнігі». Імпрэза прымеркавана да Міжнароднага дня дарэння кніг (International Book Giving Day), які праходзіць штогод 14 лютага, пачынаючы з 2012 года, як сімвал пераемнасці чалавецтва ў любові да чытання.

З 10 да 17 гадзін у музеі арганізуюць сустрэчы сучасных беларускіх пісьменнікаў з чытачамі ўсіх узростаў. Падчас імпрэзы аўтары будуць не толькі раскрываць творчыя сакрэты, але і дарыць свае кнігі — зрэшты, прыносіць і дарыць іх могуць таксама ўсе наведвальнікі. «У нашай нон-стоп эстафеце ў названай паслядоўнасці выступаць наступныя творцы: Міхаіл Бараноўскі, Ганна Янкута, Зміцер Бартосік, Эдуард Акулін, Надзея Ясмінска, Алена Масла, Андрэй Мельнікаў, Максім Клімковіч, Наталка Бабіна і Людміла Рублёўская, —

ПАДЗЕІ

анансую **загадчыца навукова-асветніцкага аддзела музея Эліна СВІРЫДОВІЧ**. — Але гэты спіс не канчатковы: магчымыя і вітаюцца сюрпрызы з боку іншых пісьменнікаў».

Вікторыя ЗАХАРАВА.

«ПАЛЯВАЎ» НА РАРЫТЭТНЫЯ ГАДЗІННІКІ І МЕТАЛ

Сышчыкі Ашмянскага РАУС высветлілі асобу падазранага ў крадзяжах з нежылых дамоў раёна. Ім аказаўся 24-гадовы мясцовы жыхар, што мае дачыненне як мінімум да двух злачынных эпізодаў, якія мелі месца ў кастрычніку мінулага года, паведамілі ў МУС.

Спачатку ў міліцыю звярнуўся жыхар Маладзечна. Ён прыехаў у Ашмяны прыгледзець за домам, які дастаўся яму ў спадчыну. Выявіўшы, што ў адным з вокнаў няма шкла, гаспадар звярнуўся ў міліцыю. Высветлілася, што злодзей вынес з дома металічныя прадметы і антыкварны камінны гадзіннік.

Праз некалькі дзён у праваахоўныя органы паступіла паведамленне аб падобным

НАВІНЫ

ФАКТЫ

крадзяжы ў вёсцы Вялікія Шумілішкі. Як і ў першым выпадку, пацярпелым быў спадчыннік жылля. Праўда, цяпер замест акна падазраваны пашкодзіў уваходныя дзверы. З хаты зніклі настольны і насценны гадзіннікі, металічныя прадметы, патэфон і чамадан.

Вылічыць зламысніка ўдалося праз некалькі месяцаў. За гэты час малады чалавек паспеў прадаць частку выкрадзенага і нешта здаць на металалом, пакінуўшы сабе толькі гадзіннікі. Іх і знайшлі праваахоўнікі ў гаражы падазранага.

У Ашмянскім РАУС мяркуюць, што ён пакінуў сабе антыкварыят з любові да гадзіннікаў альбо па прычыне адсутнасці пакупніка. Дзеяннем мужчыны следчымі дадзена прававая ацэнка, распачаты крымінальныя справы па фактах крадзяжу. Сышчыкі ўстанавіваюць магчымую датычнасць падазранага да аналагічных злачынстваў. Вядома, што жыхар райцэнтра ўжо быў асуджаны за падобныя злачынствы і за ўцягванне ў іх непяўналетняга.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ПАДЗЕІ

ЦУДАМ НЕ ПАЦЯРПЕЛА ЧАТЫРОХМЕСЯЧНАЯ ДЗЯЎЧЫНКА

Гаворка ідзе пра лабавое ДТЗ на Брэстчыне. Дзіця ехала ў адной з машын без утрымліваючага прыстасавання, паведамілі ва УДАІ МУС.

Аварыя адбылася ранкам у Пінскім раёне на аўтадарозе Р-6 Івацэвічы — Пінск — Столін. Паводле папярэдняй інфармацыі, 27-гадовы пінчанін на Volkswagen Passat выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з Audi-100 пад кіраваннем 66-гадовага жыхара Пінска. У выніку ДТЗ абодва кіроўцы, а таксама 27-гадовая жанчына з Volkswagen шпіталізаваны з рознымі траўмамі. На шчасце, 4-месячная дачка не пацярпела. УДАІ МУС нагадвае, што, у адпаведнасці з ПДР, перавозка дзяцей у легкавым аўтамабілі, абсталяваным рамянямі бяспекі, павінна ажыццяўляцца з выкарыстаннем дзіцячых утрымлівальных прыладаў, якія адпавядаюць вазе і росту дзіцяці, ва ўзросце да пяці гадоў.

Сяргей РАСОЛЬКА.